

Аб кнізе А.А. Тарыкава "ЗАРНИЦЫ В ГЛУБИНАХ ОЗЁР"/Мінск "Полымя" 1993г.
151 с., 19 іл; структура: "ад аутара", 19 разделау, 37 кропіц; науко-
папулярная; 13 серыі "На роднаму краю".

З гэтай, скажу адразу, выдатнай, на маю думку, кнігай мне давялося
выпадкова пазиаеміца у книжным магазіне, што на вуліцы Прытыцкага 38,
куды я часта захажу, ідучы з працы дамоу/жыву у гэтым доме/. Маю увагу
звярнула фамілія аутара, бо яшчэ у прадваенныя гады, пры Польшчы, вучы-
ся у адным класе у Лужкоускай школе з Тарыкам. А сам я 13 вёскі Жар-
сівянка, што у 1 км. ад Лужкоу, 5 км - 1забеліна - радзімы аутара кнігі
.2 км - ад Гарадца, 32 км - ад Глубокага 1 35 - ад Дзісны, аб якіх ау-
тар часта упамінае у сваей кнізе.

Гісторыяй свайго дзіўнага края я дауно 1нтэрэсуюся, а многага таго
, што адбывалася у ім за апошніе паустагоддзе быу жывым светкай. Сваю
радзіму часта наведываю і наведываю ціпер. Калісці жу 1 вучыуся у
Глубокім.

Вакол стопкі кніжкі А.А. Тарыкава у магазіне не раз праходзіу
міма і толька 1з-за таго, што у назве яе не аказалася слова "глубо-
кіх" пасля слова "глубінах". Вельмі важна, каб загаловак кнігі адлюс-
тровывау яе змест, а то выдатнай кніга можа не звярнуць увагі заінтэ-
рэсованага пакупніка, кніжку, разумеецца, я купіу, хаяць па абложы думау,
што гэта кнішка для рыбакоу-любіцеляу.

Кніга А.А. Тарыкава "Зарницы в глубинах озёр" прысвечана Глубоч-
чыне - унікальной частцы Беларусі у вусіх адносінах. Адсюль находится
графік і скульптар Язэп Драздовіч, стваральнік беларускага нацыяналь-
нага прафесійнага тэатра ініціяту Буйніцкі, артыстка Пауліна Вікенціяна
Мядзелка - першая выканауца "Паулінкі" па аднаіменнай п'есе Я.Купалы,
пісменнік Тадэуш Мастовіч-Даленга, першы электрыфікатор "Пауночна-
Зазодняга краю" Расіль граф Плятар, відны дзеяч беларускага Адраджэн-
ия К.С. Дуж-Душэускі, сакратар "Нашай Нівы", калішні прэм'ерміністр БНР
Вашлау Ластоускі, таленавіты аўяканструктар Павел Сухі і многа другіх
заслужаных, вядомых і 1нтэрэсных людзей. Глубоччына - гэта карыдор

паміж вярхоуем Бярэзіны і прибалтыйскамі краінамі із Захадняй Еўропы і Віленшчыну у Польшчу, Віцебшчыну і Расію. Гэты край не раз бачыў чужаземных заваёунікаў і абаронцаў сваіх. /і багаты гісторычнымі помнікамі, працавітымі, таленавітымі і добрымі людзмі, чароунамі краявідамі азёрамі, рэчкамі, лясамі.

Кніга аутара выходзіць далёка за рамкі рэгіяналага значэння. Гэта адна із лепшых краязнаучных кніжак у Беларусі і найбольш поуздадзіць аб Глубоччыне. Гісторычныя сабыці ў краі даюцца на фоне гісторыі Беларусі і адпаведныя яе перыяды. Гэта кніга - цэнны дапаможнік па гісторыі нашай Радзімы. Яна патрыятычная. Напісаль яе мог толькі высока і усебакова адукаваны чалавек, карані якога ў гэтым краі. Яна насычана фактычным матэрыялам, з захапляючымі эпізодамі, лёгка і з вялікай цікавасцю чытаецца.

У кожны гісторычны перыяд Глубоччына апісываецца у адміністрацыйных граніцах таго часу.

Аб змесце кнігі можна было бы расказываць многа. Але лепш за ўсё яе прачытаць самаму. Тут шмат павучальнага і для нашага часу. Я астаянаўлюся толькі на некаторых эпізодах і звестках, прыведзянных у кнізе аутара, якія, на мою думку асабліва цікавы, і актуальны і, гдзе у маіх сілах, зраблю заувагі і дапауненні.

У першым раздзеле "Дорогі Древних" аутар паведамляе, што ціперашнім Глубокім районе 78 азёр, у тым ліку самае глубокое у Беларусі - "Доугае", яго глубіня 53,7 м. А у самім Глубокім аж 5 азёраў: Вілікае /Беразвецкая/, Падлазная, Мушкат, Бяглец і Глубокое. Па назве апошняга і дана назва горада, аб якім упярэшню упамянаеца ў 1504 годзе. Тут многа і рэк, на якіх у старажыту было нямала вадзяных млыноў. Напрыклад, на рацэ Мнюты іх было каля 10. У 4-х із іх я быў і сам.

На поудзень ад Глубокага, на 220 метраў узвышаеца Варганская гары. На фінску "варгінцы" - чараваць. З ей звязана многа лягенд.

У другім раздзеле "Земля полоцкіх кривічей" расказываецца, што наш вялікі суайчынік Язэп Нарцызавіч Драздовіч /1888-1954/ аргрунована

доказываю, что Литуані і Гародня, якія упоминаються у "Слове аб чалку Гарадзене", где они упомянуты воі Успенава Полацкога, а ў дадзенай часе ёшчэ у стужеi-саканку 1067 годзе на чалку Заднікачаха Чар-
норич/із/ им. як Глубокага да на мярку в Гедзану/ - ёшчэ чалку чалка
Успенава Дзекицкага із чалкачама у Нексі.

У 11 стагодзісті Літоускі юношы Індроуг падчас бітвы з Годзім
запасаю спалі старымі Гарадзені, а на месце бітвы быў пасутан
Курган/зелатоук/, які стаіць і сідер.

У 3-м раздзеле "Три жыны города" расказана а чалкачама Гарадзен
Глубокага, які учароўся да віція твой чалекіччы: Свебаам, Глубокага
і Беразеччы.

Чык раздзел "Граніцы московских віленскіх" прыведзеное было бы ноз-
весь так: "Захопленіе земли Маскоўчыні у Літве/Беларусі/, аўтар спра-
ведліва сказае, што ірак і У літве/на беларускім члендзе/ захоп-
ленік/1563 г./. Захопленіе як да пасты краі быў зрублена/і/ фарты-
на/захопленіе землі краі юго рабоу захопіліся чалкачама маскоў-
чыні, такуюль у 1570 годзе не быў вынайдены Сікстан/захоплені/.

У 5-м раздзеле "Протягостонкіне" расказваецца пра сабакі ў хол-
міччыні з рэлігійнай Берасцейскай уніі/у 1596г./, аб аб'яднаніе пра-
васлаўных царкоў з каталіцкай "на усе тэрыторыі Рэчы Паспалітай".
Так сказана у аўтара, якіх аб'ядненне царкву праводзяліся, як відома,
Уніі/кім/ кінстве Літоускім. У канцы XV стагодзісті у Глубокім каль-
вікістам будавалі касцёл і школу, якія дзейнічалі ўжоў з 1570-х гадоў.
Дадзены "зарождэнь" настаянні у ей быў кафельна зносілі, яго пасляну
Літоускікам не паствуаць за ўніверситет, выкладанне якім на белару-
сіян мове. Аўтарам сказана, што пасля рэлігійнай уніі у "Северо-За-
паднім крае", уключачы і Глубоччину якісі будаванне касцёлу і цэр-
кви. Тады якіх нікі Барыкаўчыні не называліся так. Назыву же Літва
быў заменены на "Северо-Западны краі" у 1810 годзе. Ажначасова Масква
называла іншыя літвіні называлі Літвой балцкою лімудзь.

Шости раздзел "Под знаменем веры" прысвечен заходнім ві-

— "Горе у нас, что мы не можем увидеть, как вы можете увидеть то, что мы видим!"
— "Но я могу увидеть то, что вы видите!"
— "Нет, вы не можете увидеть то, что мы видим!"
— "Но я могу увидеть то, что вы видите!"
— "Нет, вы не можете увидеть то, что мы видим!"

ЖИЗНЬ СЕГОДНЯ И ВЧЕРЬ

• Беларусь. Г. Мінск

— "Людям, которые хотят жить в мире и счастье, я предлагаю не отступать от этого пути, а продолжать искать способы улучшения жизни каждого из нас." — Соколов

Он же сам вспоминает о том, что в 1840 году в "Cerezo-3" был убит Хосе Альваресом, который, как и Гарсия, был членом партии "Индепенденте".

Важно отметить, что в то время в Боливии было много политических группировок, каждая из которых имела свои собственные интересы и цели. Одной из таких группировок была партия "Индепенденте", которая поддерживала Гарсию и его политические идеи. Другой группировкой была партия "Симониста", которую возглавлял Хосе Альварес. В 1840 году Хосе Альварес был убит в Боливии, что стало причиной конфликта между двумя группировками.

После смерти Хосе Альвареса, партия "Симониста" потеряла своего лидера и стала ослабевать. Партия "Индепенденте" же продолжала развиваться и становиться сильнее. В 1851 году Хосе Гарсия был избран президентом Боливии, что стало началом нового периода в истории страны.

Во время правления Гарсии в Боливии произошли значительные политические изменения. Были созданы новые провинции, были внесены изменения в конституцию, были проведены реформы в сфере образования и здравоохранения. Гарсия также поддерживал идеи социальной справедливости и равенства перед законом.

Однако, несмотря на успехи, правление Гарсии было недолгим. В 1854 году он был свергнут военным переворотом, организованным генералом Антонио Симоном. Гарсия был арестован и казнен в 1855 году.

После смерти Гарсии, Боливия перешла под контроль партии "Симониста", которую возглавлял Симон. Партия "Симониста" правила страной до 1864 года, когда она была свергнута военным переворотом, организованным генералом Хосе Мартина де Понсе де Леоном.

Важно отметить, что Гарсия сыграл значительную роль в развитии Боливии, способствуя созданию новой конституции, реформам в сфере образования и здравоохранения, а также поддерживая идеи социальной справедливости и равенства перед законом.

нам цара Аляксея Міхайлавіча/"Тишайшага"/ супраць Вялікага княства Літоускага/1654-1667 гг./, якія вялісія пад лозунгам "праваслау'я!" Чым толька не прыкрываліся захопніцкія войны і нацыянальная зрада: аб'яднаннем землі Рурыкавічау, праваслаунай і каталіцкай верай, аб'яднаннем славян, вялікай адзінай і недзялімай Расіяй, сацыялістычнай і камуністычнай ідэямі, інтэрнацыяналізмам, агульнымі інтэрэсамі, вызваленiem ад прыгнёту, навядзеннем новага парадку, эканамічнай выгадай і Г.д. Беларусь больш сільнай "вызваліцель" "вызваліту" ад больш сла-бага.

Адным 13 першых распраражэнняу цара выступішаму войску была: "Касцелам не быць, уніятам не быць, жыдам не быць і жыцця ніякага не мець". Невельшчыну, Полаччыну, Глыбоччыну амаль без боя занялу Шэрэмеччу. Край быу даведзен да такога апусташэння і заняпаду, што назіраліся выпадкі трупалдзення. Па прыказу рускага цара з акупаваных беларускіх землі у Расію было вывезена 300 тысяч чалавек карэннага насельніцтва. Царскія приказчыкі працавалі беларусау на астраханскіх базарах па 3 рублі за галаву. 13 Вялікага княства Літоускага у Расію было вывезена 1 усё жалеза.

Пришло усяго 3 гады ад ганебнай вайны "Тишайшага" цара супраць Вялікага княства Літоускага, як пачалася новая "Паunoчная вайна" /1700-1721 гг./. Дакументальна доказана, што падчас гэтай вайны Пётра I быу у 1704 годзе у Глубокім. Цераз Глыбоччану праезжу сфарміраваны у Прибалтыцы швецкі абоz із больш чым 7 тысяч павозак, даужыней ад Докшыц да Шаркаушчыны. Шведы вялі сябе вельмі жорстка. Армія фельдмаршала Левенгаупта, сапраўджаушая абоz, на сваім шляху усё зішчала. Былі спалены Докшыцы і легендарны горад Галубава недалека ад Глубокага. Места знаходжання якога актыуна шукау Язэп Драздовіч. Ня лепшым чынам веу сябе у рускі цар, вяючы на чужой тэрыторыі і за чужы кошт. На Глыбоччине праходзіла многа баёу і абоz прычынілі краю вялікую шкоду.

У 7-м раздзеле "Глыбоччина на рубеже ХVІІ-ХVІІІ веков" аутар паведамляе, што у 15 км ад Глубокага у Малюнічай вёсцы Масарах у мяс-

цавага памешчыка часта адпачывау Адам Міцкевіч.

У ХУІІІ стагоддзі 10ахім Хрэптовіч, валодаўшы часткай глубоцкіх земляў перавёу у сваіх маёнтках сялян із барщыны на аброк і заключыў з імі арэндныя дагаворы, якія давалі права наследавання зямлі старшим сынам.

У прымеславасці правіту сябе уладальнік крушлага маёнтка Гарадзец Тадэуш Жаба. Гэта на маеі радзіме. Сам чуу, што у Гарадцы была "жаба", але не та, що у блоце, а та, що у злеце! А золата нажыу ен на звычайнам прадукце - лесапрамысловых матэрыялах.

За пажылога, але у золаце Жабу хацеу выдаць сваю дачку Даруту уладальнік залеслага маёнтка, што у 12 кіламетрах ад Глубокага, граф Лапата. Але юная графіня любіла сына сялянкі, ускармішай яе у маленстве, Янку. Разгневаны граф кінуў Янку у падземелле, але Дарута яго выпусціла і ён уцек у лес. Тады Лапата прыказау на пагорку з пауднёвага боку возера, гдзе вячарамі сустракаліся Янка і Дарута, вырыць маўлі 1 замыва захаваць туды карміліцу/мамку/ Даруты. і цяпер людзі называюць гэты пагорак Мамчанай гарой, а пра Лапату і Жабу у нашым краі ходзіць дурная слава.

Як вядома, Польшча у ХУІІІ стагоддзі, па выразу саміх палікаў, трималася безпарадкамі. Законы у сейме прымаліся труда, а прынятые не выконываліся. Гэтым скарысталіся моцныя і дысциплінаваныя суседзі. Началіся раздзелы Рэчы Паспалітай і, каканец, яна перастала існаваць.

У 8-м раздзеле "Нашэствие" рассказываецца аб Глубоччыне падчас нашэсця на Расію Напалеона. Напалеон праезжал цераз Глубоччыну і тут астанауліваўся. Яго шацёр стаяў у 18 км. ад Глубокага каля Новадруцка у красівой мяйсцовасці, напамінашай яму прыгарады Парыжа. Проблему адсутнасці яго тут ён вырашыў проста: прыказаў тутэйшую вёску перменаваць у Парыж. і цяпер гэта вёска называецца Парыжам, зліўшися з Новадруцкам. У Глубокім яму асабліва спадабаўся Беразвецкі касцёл: "Каб я мог узяць яго з сабой у Парыж, яму бы не было стыдна знаходзіцца у суседстве з Нотр-Дам" - сказаў Напалеон. Гэты шэдэур архітэктуры

архітэктуры Беларусі¹¹ удасканалівалі вялкім лепшым архітэктары і мас-
такі./и перажыу войны,ліхалецці. А каля 1970 года, у мірны час, яго раз-
бурылі мясцовыя раёныя улады-варвары, вядунчыя атэсты, якім, напэу-
на было не да спадобы, што побач знаходзяцца турма і касцел. У часы
знаходжання Напалеона у Глубокім, у невялікім мястачку, налічываўшым
тады каля 3 тысяч жыхароу, ён бачыу развітую таргоулю, рамёслы, аптэку,
бібліятэку, налічываўшую 3 тысячи тамоу, фізычны кабінет з прыборамі
уласнай вытворчасці, шасцікласнае вучылішча у Беразеччы із якога 2
лепшых вучні адпрауляліся кожны год у Віленскі юніверсітэт. ўдоўнныя
помнікі архітэктуры, зробленыя рукамі мясцовых майстроў.

У выніку нашэсця Напалеона і гэтай вайны, пасянула плошча скара-
цілася напалову, а колькасць коняу у селяні удвай. Людзей касіла халера.
Яно аставіла у памяці народнай глубокі след. У абыходзе павілася но-
вае слова пракляцце: "Каб цябе праці". Слова "праці" аутар растлумачы-
му як "францы" - французы. На самай справе яно азначае прынесенне
пад час гэтай вайны французамі захворыванне - сіфіліс, якога да 1x
насельніцтва края практична не знала. із 4-мільённага насельніцтва
Беларусі у нядоугай вайне 1812 года пагібла 1 мільён і толька цераз
50 гадоу дасягнула даваеннага узроўню.

У восьмым раздзеле "Восстания и десятилетия мира", аутар расказы-
ваючы пра паўстанне 1830-31 гадоу, піша: "...яны/выступленні - 1M/ахва-
цілі ўсю Польшу і к красавіку 1831 года дасягнулі Дзісненскага уез-
да. Дзісненскі край - гэта не частка Польшчы, а беларускі край, а таму
трэба было сказаць: Дзісненскага края Беларусі, ці Вялікага княства
Літоўскага. Адзін із кіраунікоў гэтага паўстання Генрых Міхайлавіч
Дмахоўскі - уражэнец гэтага края - скульптар па адукацыі, аказаўшіся
пасля паразы паўстання у ЗША, стварыў для амерыканскага кангрэса бюсты
Тадэуша Касцюшкі, Т. Джэферсона, галірэю скульптурных партрэтаў герояў
вызваленчых рухаў, у тым ліку Гарыбалдзі./и выгравіраваў медаль "
Апэфеоз Т.Касцюшка" і медальён з сілуэтамі казненых дзекабрыстаў.
Пасля разгрома паўстання расійскімі войскамі, у Глубокім з паўстан-

цамі распрауляўся сам М.Н.Мураўёу, які, як слушна адзначае аутар, бы не праста "вешацелем" - тупіцай, а ідэолагам імперыі, бязлітасна распрауляўнымся з усімі, хто ей пагражаяў.

Падчас Крымскай вайны, па падліках аутара, 13 Дзісненскага ўезда, у склад якога тады уваходзіла 1 Глубоччына, у расійскай арміі, за чужія інтересы, ваявала 6500-7000 чалавек, многія загінулі ці манерлі ад хвароб.

Багата сабиццямі Глубоччына і падчас паўстання 1863-1964 гг. Тут паўстанцы дзеянічалі арганізавана і актынуна, на кароткі час ад расійскіх акупантав асвабадзілі Дзісну. Як вядома, паўстанне было па-даулена расійскай арміяй. У Глубокім з паўстанцамі распрауляўся у тым жа самым манастыры кармелітаў той жа самы Мураўёу. За 4 гады Мураўёвым-вешацелем быў казнены 128 яго удзельнікаў, 853 прыгавораны к катарзе, 504 высланы на населенне у Сібір, а за межы Польшчы і Беларусі - каля 12 тысяч.

У 9-м раздзеле "Гордасць Глубокскаго края" аутар коратка расказвае пра вядомых людзей, якія вышлі із гэтага края. Сярод іх незаслужана адсутнічае самая большая гордасць - Вацлау Ластоускі. А навогул, пра людзей Глубоцкага края, якімі можна гардзіцца не дранна было бы напісаць асобную кнігу.

У 10-м раздзеле "Революція І вайна" расказываецца пра сабиці ў Глубоцкім краі падчас рэвалюцыі 1905 года, першай сусветнай вайны і прыправата 1917 года.

11-ы раздзел "Інтервенцыя" прысвячаны німецкім і польскім "вызваліцелям" края. Немцы быў занялі Глубокае 20 лютага 1917 года і устанаўлілі тэрарыстычны акупацыйны режим. Пасля ухода немцаў, Глубокае заняла Пскоуская дывізія а у 1920 годзе - польскія войска, якое вяло сябе не лепш немцаў. Напрыклад, у другім раёне Глубокае было раквізіравана 400 доўгіх кахухоу, 2833 пуды ауса, 3723 пуды жыта, 530 пудоу ячменя, 24.000 пудоу сена і 8000 пудоу саломы. Пры невыкананні раквізіцыі, карнія экспедыцыі забіралі ўсё у двайнай колькасці. Палякі усе крас-

наармейскія магілкі сціралі з твару зямлі.

У 12-м раздзеле "Красы вісходне" рассказываецца пра становінча у Захоўнай Беларусі/1 Глубочыне/, якая аказалася пад Польшчай. Захоўнай Беларусь атрымала дагэтуль наведамаю назыву: "Красы вісходне" - аналаг "Северо-Западнога края". У тых часы у Глубокім краі дзеянічалі Беларуская селянская-рабочая грамада/БСРГ/, Таварыства беларускіх школ /ТВШ/, якая баролася за адмену запрэта вучыць дзецей на роднай беларускай мове, стварала бібліятачныя, драматычныя кружкі. У 1929 годзе яно было забаронена. К 1933 году на тэрыторыі Захоўнай Беларусі ужо былі зачынены усе беларускія школы. Дзеянічала 16 так званых утраквістичных - двухмоуных школ, у якіх навучалі на польскай і беларускай мовах з мэтай асіміляцыі і паланізацыі дзецей. Вольна ці нявольна двухмоунія руска-беларускія садкі, школы, прэса, якія асіміліруюць і русіфіцируюць беларусаў, а не наадварод. А. А. Тарыкау рассказывае, як у Глубоке была прыбыла выстаўка мастацкіх палотнаў. У дыскусіі з выкладчыкам рysавання Глубокскай гімназыі Язэпам Драздовічам, дырэктар яе даказывае свайму апаненту, што беларускага мастацтва навогул не існуе. У адказ Я. Драздовіч прачытаў яму целую лекцыю пра беларуское мастацтва, за што на наступны дзень быу звольнены з працы у гімназыі.

У 13-м раздзеле "Сентябрь-Іюнь" апісываюцца сабытія на Глубочыне з 17 верасня 1939 г./уз'яднання Беларусі/ да акутацыі края немцамі у Другую сусветную вайну. Гэтыя сабытці майму пакаленю/мне 66 гадоу/ добра памяцны. Усюды прасты люд сустракаў "вызваліцеляў" з вялікім энтузіязмам: абнімаліся, цалаваліся, браталіся..., але настаражывалі ча дзіўныя "рожкі" из газетнай паперы, набітыя "корешкамі", худаваты від, слабае абмундараванне і харчаванне салдат і болезніх гаварыць пра жыцце у савецкім "рай", якога так чакалі селяне. Гэта быу час мітынгаў, дэмонстрацый, агітацыі, пафаза кіно пра перамогі бальшэвікоў, судоў/судзілі за малейшыя праступкі/, распрау з "ворагамі народа", апусцення магазінаў, чэргаў... Энтузіазм "вызваленых" хутка пайшоу на спад, асабліва пасля таго, як селян прыжалі прагрэсіўным продналогам. Ужо у восень 1939 года, цераз месяц, працавалі школы на беларускай мове і ву-

чылі у нашай Лужкоускай школе пераважна тыя ж самая настаунікі. Рисование у нас выкладау Язэп Драздовіч, якога мы вучні называлі "дзяцька Язэлам". Я яго добра помню. Гэта быу выдатны настаунік, добры і вельмі прыемны чалавек. Вакол яго заусёды гуртаваліся вучні. Устраиваліся выстакі, рисункау школьнікау. Зайшоу я аднойчы у вучыцельскую, а дзяцька Язэпа штосяці рисавау вуглем на вялікім лісце ватмана.

Пасля "вызвалення" у святыні края - Беразвеччы - старажытным духоўным і культурным асяродку Беларусі "вызваліцелі" зрабілі адну з двух самых больших у Беларусі турму НКУС для дзесяці раёнаў. Прастых савецкай улады хутка падау, людзі чакалі вайны... Пра вынікі бальшэвіцкіх рэпрэсій на Глубоччыне за напоўныя 2 гады бальшэвіцкай улады з 17 верасня 1939 года па 22 чэрвеня 1941 года, пра лёс беразвечкіх везняу нічога не сказана. Гэтае балючае пытанне аутар асцярожна абышоу. маучаннем.

15 раздзел "Оккупация" прысвечан сабыццям на Глубоччыне падчас немецка-фашыстскай акупацыі края. Тут таксама многа фактычнага матэрыяла, але, навогул, ён напісан з пункту гледжання існаваўшай афіцыйнай камуністычнай гісторыяграфіі, як быццам усе жыхары края былі на баку Савецкага саюза, КПСС, савецкай улады, Чырвонай Арміі. Ніжэй на гэты конт і расскажу як было на самай справе.

Немцы занялі Глубокое 3 ліпеня 1941 г. Яно стала цэнтрам гебіта /вобласці/, у склад якога увайшлі 10 даваенных районау.

У верасні 1941 года у Беразвеччы быу створан шталаг/стационарны лагер для венцапалонных/ без усялякіх памяшканняу. Венцапалонныя пастаянна знаходзіліся пад адкрытым небам. У каstryчніку паціснулі марозы. Умовы былі страшныя. Палонныя ғіблі. 14 каstryчніка 1941 года яны васталі, штурмам падавілі агнёвую кропкі і вырваліся з лагера. Партызанскі рух у Глубоччыне зарадзіўся у 1942 годзе. А у снежні 1943 года пачаліся карнія экспедыцыі немцаў у Глубоцкім гебіце.

Вясной 1943 года у Глубокое прыбыу з "Атлантычнага вала" полк В. В. Радзіёнава у форме эсесауцау франтавікоу з нарукаунімі павязкамі:

РОА/российская освободительная армия/. Тут яне непаладзілі з немцамі і іх снялі з патрульной службы і накіравалі на барадзьбу з партызанамі; штаб перамесціўся у Докшыцы. Тут полк наладзіў контакты з партызанамі, правеу у Пліскім раёне мабілізацію і выступіў супраць немцаў. У жніўні 1943 года радзіёнауцы знішчылі нямецкую роту, якая удзельнічала з імі у аперацыі супраць партызан, занялі вузлавую станцыю Крулеушчына і знішчалі у ей гарнізон і усе стратэгічныя аб'екты. Полк ператварыўся у 1-ю антыфашыстскую брыгаду. Сканчаўся В. В. Радзіёнау ад ран падчас Полацка-Лепельской бітвы.

Аутар расказывае і пра 1таліянскіх ваяннапалонных, якіх немцы растралілі у Глубокам, аб растрэле ксіндзоу каля вёскі Мікалаяўка, знішчэнні яурэяу, пра бай па вызваленню Глубокага 3 ліпеня 1944 года.

На Глубоччыне - часткі Заходній Беларусі, якая была под Польшчай, ~~УХВІЗУХІКІДАХ~~ становішча было сложным: беларуская нацыя прыгняталася польскімі акулантамі, каланізаторамі, сацыяльная несправядлівасць, зямельны голад сялян і раздача землі ў польскім асаднікам, прыарытэт каталіцкай веры, паліванне на іншадумцау - "бальшэвікоў", закрыцце беларускіх школ і запрэт на родную мову. Яно яшчэ больш складаным стала пасля далучэння Заходній Беларусі да Савецкага Саюза, пасля разачаравання насельніцтва "вызваліцелямі". Таму аб усенародным супрацьостоянні немецка-фашистскім захопнікам і рэчи не магло быць. Зведаўшыя бальшэвіцкага "рай" за няпоўных два гады /17 верасня 1939 г. - 22 чэрвеня 1941 г./ чакалі нямецкага вызвалення ад бальшэвіцкіх растрэлаў, цюрмау, "вывазау", лагераў смерці, прымусовай калектывізацыі і Г.Д., другія, пераважна польскай нацыянальнасці, чакалі вартанія з дапамогай заходніх саюзнікаў Польшчы, нацыянальна свядомыя беларусы надзеяліся на нацыянальнае адраджэнне і стварэнне сваей дзяржавы, люмпен-прапагандыстыятаў быу за бальшэвікоў. Але большасць насельніцтва была як бы нейтральнай: як ёсьць так і добра, каб можна было толька неяк жыць. Партизаны 13 карэннага насельніцтва на Глубоччыне было німнога. імі былі пераважна "васточнікі". Па уласнай ініцыятыве, па палітычных ці ідэа-

лагічных матывах і на баку немцау ваявала нямнога. Звычайна гэта быў слаба адукаваныя паліцаі. Правадзілася місцовая мабілізацыя у РОА В. В. Радыёна, "самаахову", нямецкую армію з адпраукай на заходні фронт у паліцию Ветвіцкага.

У Глубокім гебіце было акупацыйнае цывільнае кірауніцтва. Ёсамага пачатку акупацыі Беларусі, немцы адпускалі ваеннапалонных беларусаў дамоу, саугасы і калгасы быў распушчаны. Падаткі, у відзе прадналога, сяляне плацілі меншыя, чым при бальшэвіках у мірны час. З восені 1941 года працавалі школы на роднай беларускай мове. У Глубокім быў адчынены 10-месячныя настауніцкія курсы і прагімназыя, пра якую аутар чамусці нават не упамінае. У прагімназыі працавалі выдатныя настаунікі, такія як А. А. Сабалеускія. Умовы для вучобы быў дрэнныя. Многа было пераросткау, асабліва сярод хлопцаў. Многія тут не толькі вучыліся а і хаваліся ад ваеннага ліхалецця. Час ад часу у класы нечакана прыходзілі ад гебіта ваенныя нямецкія інспектары. Не залежна ад узроста на вучняу прагімназыі накладывалася бронь ад вызова у нямеччуну на працу. Хлеб із вотруб'і выдаваўся па картачках. Прыйдзілася галадаць. Прагімназыя многіх спасла ад гібелі у ваенны час. Некаторыя настаунікі пасля вызвалення ад нямецка-фашыстскіх захопнікаў, бальшэвіцкай уладай быў рэпресіраваны.

К сказанаму аутара енігі пра зам.гебіткамісара па ідэалогіі Ветвіцкага магу даюцісь мне добра вядомымі фактамі. Гэта быу заціты карнік. У 1944 годзе ён со сваімі карнікамі распалаўся у гарадецкім палацы графа Плятара, адкуль рабіу карнія экспедыцыі пераважна у Падзісенне. На яго сумленні растрэляныя сыны Пацэвіча із Ляскова, 2 старверы із Германавіч, партызанка-настауніца Бельская. Ветвіцкі уласнаручна катаўся майго бацьку Мірончыка Мікалая Васілевіча за тоя што ён вырабляў скуры і каб шляхціц Шыпіла/знаемы Ветвіцкага/ не падтвердзіц, што гэта ліг, а не партызанскі шкуры, бацьку бы забіў.

Пасля аднай карнія экспедыцыі у Падзісенне, Ветвіцкі прыгнау у Лужкі вялікае стада кароу, забраних у тамтэйшых жыхароу каб не кармі-

лі малаком партызан. Змучаныя дарогай, голадам, застаўшыся бе сваіх распадароу, недоянныя каровы учынілі у незнаемым мястачку такі роу, што людзі глядзя на іх плакалі. Гэты жалобны кароу'і роу-плач і цяпер стаіць у мяне у вушах. Вось такі Ветвіцкі быу "ідэолаг" і гэта толька тоя, што ён тварыу у нашай мяйсцавасці.

У 16-м раздзеле "Последаенны дзень горада" аутар расказывае пра галоунныя вехі у жыцці горада Глубокае і края пасля вызвалення ад нямецкіх захопнікаў 3 ліпеня 1944 года. Вялікая цяжкасць перш за ўсё лягла на селян: траба было здаваць зерне, картофель, лён, малако, мяса, яйкі, масла, плаціць грэшовыя падаткі, прымусова падпісыванца на пазычку. А як аблеклі падаткамі сады, людзі сталі іх высякаць. Акрамя таго, назначаліся вялікія нарады на загатоуку леса, па рамонту дарог. У книзе аутара не расказана, як у быуши прыгранічны край, где былі прыватныя і фермерскія селянскія гаспадаркі, за вайну асабліва не разрушаныя, нахлынула шмат галоднага люда із усходніх часоў краіны, где бальшэвікамі і акупантамі людзі былі даведзены да поунай галечы і дыстрату. Са зладзеямі і рабаунікамі савецкая улада бязлітасна распраулялася.

Значны інтэрэс прадстаўляе прыведзеная у книзе А.А. Тарыкава звесткі аб нацыянальным складзе і яго дынаміцы насельніцтва Глубоцкага района. На 1 студзеня 1945 года у ім пражывала 89,2% беларусаў, 10% палякаў, 0,5% яўрэяў, 0,3% татар. Аднак, у лютым таго жа года зарэгістрыравана 767 рускіх/у студзені із аднаго/,,палякаў" - 1/3 частка насельніцтва, украінцаў - 44 чалавекі. Аутар такую этнічную метамарфозу насельніцтва об'ясняе не міграцый насельніцтва на працягу калі аднаго месяца, а унешнімі фактарамі. Справа у тым, што 9 верасня 1944 года новымі уладамі Польшчы быу заключаны Дагавор з СССР аб узаемным абмене цывільным насельніцтвам, у якім Гаварылася, што ён будзе вестчы строга дабрахвотна, без якога-небудзь прымусу. Перад вайной людзі ужо зведалі бальшэвіцкі "рай", баяліся рэпрэсій, непасільных налогаў, прымусовай амаль бесплатнай працы, калектывізацыі, рэлігійнага, ідэала-

Гічнага і палітычнага прыгнёту, абінавачывання у супраоуніцтве з немцамі. Гэта і паслужыла такому "рэвюлюцыйнаму" і масаваму нацыянальнаму самавызначэнню карэннага беларускага каталіцкага насельніцтва і нават праваслауна, меушага хоць які-небудзі польскі документ, напрыклад, пасведчанне, што калісці вучуся ў польскай школе. Пад польскай псеуданацыянальнасцю Беларусы "дабрахвотна" пераселяліся у Польшчу. Утвараўшыся вакум хутка запаўняўся камісарамі, партыйнымі работникамі, будаунікамі савецкай улады, прадстаунікамі карных ведамстваў, настаунікамі, рознымі спецыялістамі, вайскоўцамі і іх сям'ямі, сваякамі, пераважна рускімі. У краі нахадзілі спасенне ад голада многія людзі, гдзе ен ужо панавау.

Цяпер у Глубокім беларусау 89%, рускіх - 8% і других нацыянальнасцей - 3%, што адпавядае запрауднаму нацыянальнаму складу.

У восень 1944 года у Глубокім было адкрыта педагогічнае вучылішча. Аутар агляда кнігі А.А. Тарыкова мог бы расказаць пра быт і вучобу у яткім ім, бо сам там вучыўся. Хачу толькі зазначыць, што аутар кнігі не расказаў аб маладых беларускіх патрыетах із Глубоцкага педвучылішча, якія у тых змрочных часах умесце з другімі такімі патрыетамі із Пастау, Слуцка адстоівалі незалежнасць Беларусі, яе бела-чырвона-белы сцяг і герб Пагоні за што новыя "вызваліцелі" з імі жорстка расправіліся. Многія із гэтых юных беларускіх патрыетаў загінулі у турмах і канцлагерах ці заслані памерлі. Да гэтага часу іх памяць, чамусці не увекавечана, хаця усе яны рэблітаваны. іх патрыятызм і грамадзянскі подзвіг павінны быць прыкладам для беларускай моладзі.

У Глубокім, як і усюды у Беларусі, назіраецца густая засмечаннасць каланізтарскай і бальшэвіцкай топанімікай; вот назвы вуліц: Леніна, Савецкая, Камуністычная, Маркса, Кірава, Горкага, Маскоўская, Камсамольская і г.д. А чамуж бы іх не замяніць іменамі сваіх беларусаў - гордасці края.

Нічога аутар не расказаў у сваій кнізе як праходзіла "дабрахвотна" калектывізація сельскай гаспадаркі/селяні ў Глубоччыне. Вот як яна праходзіла у маєй вёсцы Жарсцвянцы. На арганізацыю калгасау былі мабілізаваны партыйныя і дзяржаўныя служачыя - ад урачу да КДБ.

Прыдуць арганізатары калгаса у вёску, а селяне разбягуцца хто куды, пахаваюцца. Наканец, уладам надаела гуляць у жмуркі. Каб зламіць вісковцау, пожні Жарсцвянь аддалі селянам із саседній вёсکі Лапунова, якіх скасілі сабе. Каб скандіна на зіму не засталася без сена, жарсцвяне у лапуноуцау сена адабралі не без дракі. На гэту раз план калектавізацыі праваліўся. Знайшлі другі метад/вопыт у партыі ужо быу вялікі/. У Жарсцвянцы трэба было заставіць "дабрахвотна" уступіць самага аутарытэтнага і паважаемага чалавека - Міколу Лабяка, але як - а вот так: яго малалетняму сыну з дашамогай правакатара усучылі абрэз вінтоукі, а на заутра КД, бісты прыйшлі забралі хлопца і свой абрэз. Сына адправілі на катаргу, а бацька яго цішер ужо сам "дабрахвотна" падау заяву у калгас, а за ім "дабрахвотна" падалі заявы і астальныя селяне, а былі яны усе малазямельныя, небагатыя. У нашай вёсцы падчас вайны селяне не галадалі. Спасенне ад голаду і прытулак знайшлі у вёсцы і бежанцы. Пухлі ад голаду пасля таго, як уступілі у калгас.

У 70-80-х гадах Глубоцкі раён, дзякуючы працевітасці, таленту і самадысці плінаванасці людзей у эканамічных і культурных адносінах стаў адным із сильнейшых у рэспубліцы. У горадзе з насельніцтвам каля 20 тысяч чалавек 950 чалавек з вышэйшай і 2057 - з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй.

17 раздзел "Росы на камнях" дакладней было бы назваць "слёзы на камнях". Тут реч ідзе аб знішчаных і запушчаных помніках края. У пачатку 1960 года знішчана глубоцкая аустэрый/дом для прыезжых, места для правядзення урачыстасцяу, карчма/, а на яе месцы пабудованы адзіны у горадзе фантан, названий "слёзы Карапавай". Сам аутар кнігі лічыць гэту назvu таемнай. Я чамуж бы яго не назваць фантанам імям Паулінкі Мядзелкі? Я ужо расказываю, як быу узорван і знесьян беразвецкі касцел, якому, па выразу Напалеона, не студна было бы стаяць у Парыжы разам з Ротэр-Дам. Непадалёк ад Варганской гары разрушана дзеравянная царква XIX ст. Знікла дзеравянная царква, што стала каля вёскі Вілец, пабудаваная у ХУІІІ стагоддзі. Запушчаны старыя пабудовы у Гарадцы/чамусці перайменованы у Дзіунае/. Новую назvu місцовая

жыхары тлумачаць па-своему: яна дана таму, што граф Плятар каб убачыу цяперамнія беспадаркі і запушчанасць у яго быўшым маентку/ цяпер тут савгас/ дык здзівіўся бы – таму Гарадзец і ператменован у Дзіунае. У гэтым юмары ёсьць вялікая доля прауды.

18 раздзел "Краеведы" прысвечан краезнауцам края: Оттону Гэдаману, Аляксею Паулавічу Сапунову, Александру Антонавічу Сабалейскаму, Александру Уладзіміравічу Бабічу, В. Друкаму-Любецкаму, Прыгадзянца звесткі із 1х бялграffій і заслугі як краязнауцау Глубоччыны. У 1х лікку чамусці не аказаўся Назіп драздовіч, хоць у папярэдніх раздзелах пра яго расказана немала. Музей Я. Драздовіча створан на яго радзіме – у Германавічах/ цяпер Шаркаўшчынскі раён/, а не у Гарадцы, як сказана у кнізе А. А. Тарыкава.

У апошнім 19-м раздзеле аўтар разважае аб будычыні г. Глубокое і края. Усё, што ён пропануе реальна. Усе пропановы і пажаданні дзельныя, але кардынальныя праблемы края і горада ён абыходзіць, напэуна, із-за 1х усебеларускага, дзяржаунага маштаба. К 1м адносицца: 1/ выхаванне у людзей нацыянальнага беларускага патрыятызма, нацыянальнай самасвідомасці, гохасці, запрауднага інтэрнацыяналізма, паусемеснае выкарыстанне сваей роднай беларускай мовы у якасці дзяржаунай, паусюдная замена чужынскай топонімікі сваей роднай, беларускай, увекавечанне паміці беларусаў, аддаўных свае веды, здароуе і жыцце сваім народу і Бацькаўшчыне, ліквідацыя дзяржаунага феадалізма у сельскай гаспадарцы, раздзяржауліванне і прыватызацыя мяйсцовых прымысловасці, разарганізацыя мяйсцовых органаў улады, пад'ем традыцыйных галін эканомікі края/ льнаводства, жывелагадоуля, лясной і воднай гаспадаркі, ператварэнне Беразвечча – старажытнага цэнтра духоунага і культурнага жыцця края у сучасны цэнтр культуры і навукі. Тут проста грэх трymаць турму, канцлагеры. Неабходна адбудаваць у яго быўшым відзе разрушаны у мірны час бальшэвіцкімі варварамі беразвецкі касцел. Богаслужэньне у цэрквах і касцелах неабходна перавесці на родную беларускую мову. Неабходна законам забараніць русфікацыя і паланізацыю насельніцтва края праваслаунаі і каталіцкай канфесіямі.

У сваей кнізе "Зарница в глубинах озер" А. А. Тарыкау на прыкладзе Глубоччыны паказау пакутлівы лес беларускай нацы і яе дзяржавы - Вялікага княства Літоўскага, Беларусі. Рассказау аб прыродзе, эканоміцы, культуры, духоўным жыцці края, як больш сільныя суседзі, чужынцы, пад рознымі ілжывымі лозунгамі і флагамі скуматалі і дзялілі нашу Бацькаўшчыну, руйнавалі і рабавалі яе, катавалі, працавалі у рабства, выгнали із свайго дома наш народ, а самі яго засялялі. У кнізе расказаны, як абкрадывалі беларусаў духоўна, стараліся вытравіць у нас нацыянальную свядомасць, як гвалтоўна апаячывалі і русіфіковалі беларусаў і забаранялі карысташца сваей уласнай мовай у сваім уласnym доме.

Зробленныя мной заувагі, удақладненні і некаторыя дапаунення не знижаюць цэнынасці кнігі аутара. Такія кнігі беларусам патрабныя як воздух. Лічу, што кніга А. А. Тарыкава сыграе сваю роль у спрэве адраджэння беларускай нацыі, дзяржавы. За гэтую кнігу аутар яе заслуговывае дзяржаўная прэмія.

Іван Мірончык, прафесар

Тэлефон: -дам.: 55-13-50

прац.: 32-40-10

Адрас: 220082, Менск

вул. Прытыцкага 38-19